

сопісу “Народная асвета”

80 гадоў



11
2004

штотомесячны
навукова-
педагагічны
часопіс

НАРОДНАЯ АСВЕТА

В. С. Болбас,

праектар па вучэбнай рабоце Мазырскага дзяржаўнага педагогічнага універсітэта,
кандыдат педагогічных навук,

I. С. Сычова,

аспірант кафедры педагогікі

Маральна-выхаваўчы патэнцыял народнага гумару

Этнапедагогіка як самаразвіваючая сістэма выпрацавала шматлікія метады і прыёмы ўздзеяння на індыўіда, у тым ліку нетрадыцыйныя. Асноўнай крыніцай для іх пазнання з'яўляецца вусная народная творчасць. Напоўненасцю выхаваўчымі ідэямі характарызуюцца многія прыказкі, прымаўкі, сацыяльна-бытавыя казкі. Да іх далучаюцца такія фальклорныя творы невялікага памеру, як жарты, анекдоты, гумарэскі. Даследчыкі спрэвядліва лічаць іх вышэйшымі формамі прайяўлення маральнай самасвядомасці народа. Гумар і сатыра, уласцівыя жартам і анекдотам, дапамагаюць па-новаму, у нечаканым ракурсе прайвіцца нацыянальнаму характару, садзейнічаюць раскрыццю педагогічных ідэй, своеасаблівай філософіі народнага выхавання.

Выкарыстанне сатырычна-гумарыстычных твораў для выхаваўчага ўздзеяння на асобу можна параўнаны з доказам тэарэмы ад адвартнага. Ужываючы метад адмоўнага, а не станоўчага прыкладу, засяроджваючы ўвагу на маральных заганах, педагог із народа дабіваліся значных поспехаў у выхаванні. Выхаванец, нібы прымяраючы камічную ситуацыю на сябе, імкнуўся не паўтарыць яе ў рэальным жыцці, што садзейнічала фарміраванню правільнай лініі паводзін, засвяенню адпаведных норм этикету.

Успрыманне шэрага сатырычна-гумарыстычных твораў патрабавала развіцця інтэлекту, пачуцця гумару, самакрытычнасці, таму было разлічана на моладзь і дарослыя. Агульнавядома, што ў дачыненні да падлеткаў прамое маральна-выхаваўчае ўздзеянне часта малаэфектыўнае, сустракае пратэст. Выхаванне пажадана арганізоўваць такім чынам, каб падлетак не ведаў, што яго «выхоўваюць», таму павялічвалася выхаваўчая значымасць жартаў, анекдотаў, гумарэскі, дзе мараль схавана ў падтэксле. У народзе разумелі, што часам вострае, дасцілнае слова здольна аказаць большае ўздзеянне, чым шматгадзінная маральная пропаведзь. Іронія, гумар, грэцеск, камізм сітуацый і камізм характараў у дадзеным выпадку выступаюць важнымі элементамі выхаваўчага ўздзеяння.

Галоўнай каштоўнасцю грамадства лічылася дружная, працавітая і мнагадзетная сям'я, таму рэкамендавалася сур'ёзна ставіцца да заключэння шлюбу. Даступнымі сродкамі з дапамогай гумару і сатыры народныя

педагогі і псіхолагі-практыкі перасцерагалі ад памылкі пры выбары пары. Напрыклад, героя анекдота «Круглае слоўца» сваты марна стараліся навучыць этикету: «Як зайдзеш у хату, рукі з кішэніяў вымі, падумай дый скажы што-небудзь такое, ведаеш, круглае, каб і дзеўцы спадабалася, і бацькам яе» [1. С. 155]. Жаніх зрабіў як навучылі, але на свой лад. Паважна ходзячы па хаце, прыпамінаў што-небудзь круглае: «Кола..., Пярсёнак..., Абруч..., Сіта...» Такая гаворка, па зразумелых прычынах, не прыйшлася да спадобы бацькам нявесты і сватам «далі ад варот паварот». У сатырычных творах «Картавая дочки», «Шыла ў мяху не ўтойіцца», «Мантулю, кот пячэнне мянтуе» высмеиваючы дэфекты вымаўлення, адзначаеца іх сувязь з разумовыем развіццём. Усё гэта, у рэшце рэшт, падштурхоўвала юнакоў і дзяўчат працаўцаў над сабой, імкніцца да большай ступені развіцця.

Трэба сказаць, што ў цэлым народ пазбягаў іранізаўваць над фізічнымі недахопамі, але строга ацэньваў асобу, калі справа ішла аб стварэнні маладой сям'і, будучай адказніцы за нараджэнне і выхаванне дзяцей. Лічылася, калі да наступлення паўналецця юнак ці дзяўчына не навучыліся правільна гаварыць, лагічна мысліць і выказваць свае думкі, то ў іх слаба развіты маральна-валявый якасці, невысокі інтэлектуальны ўзровень, а гэта з'яўляеца сур'ёзнай перашкодай для авалодання працоўнай дзейнасцю, якая была надзвычай важнай для забеспечэння матэрыяльнага дастатку.

У народнай педагогіцы беларусаў сфарміравалася ўстойлівае перакананне, што трэба пачынаць маральнае выхаванне з самага ранняга ўзросту, закладваючы яго асновы яшчэ да нараджэння, шляхам ахоўна-засцера-гальной магіі. Надавалася ўвага паводзінам і настрою будучай маці, яе добразычлівасці, спакою, умению радавацца жыццю і мець пачуццё гумару. Існавала думка, што маральныя якасці маці, бацькі і акружаючых, іх учынкі, выказванні, нават зневіні выгляд ўздзейнічаюць на фарміраванне асобы будучага чалавека, вызначаюць яго дзялейшы лёс і паводзіны. Жыццё цяжарнай жанчыны рэгламентавалася шэрагам маральна-этычных прадпісанняў: забаранялася хлусіць, красці, сварыцца з кім-небудзь, зайдзросіцца, глядзець на нябожчыкаў, на бойкі (сёння гэта тычыцца тэлебачання), на людзей з фізічнымі і

псіхічнимі недахопамі, а таксама наносіць шкоду прыродзе: разбураць птушынья гнёзды, забіваць гадзюк і жаб. Этнографам вядомы перасцярогі браць або перадаваць з агню што-небудзь голымі рукамі, бо дзіця можа вырасці элодзеем, будзе красці, нібы з агню хапаць; надзяваць мужчынскае адзенне — можа нарадзіцца двухпольмі ці ў будучым змяніць пол; вітаць людзей з ежай у роце — будзе шаплявіць і інш. Эксперыментальныя данія бёллагаў і психолагаў пацвярджаюць выключную важнасць уплыву класічнай музыкі на самых ранніх этапах фарміравання чалавека для яго далейшага станаўлення як часткі прыроды і соцыуму. Ва ўсе часы маці з нецярпеннем чакалі першай усмешкі свайго дзіцяці — важнага паказчыка інтэлектуальнага і эмацыянальнага развіцця, што ўлічваецца і медыцынай. І дарослыя, як бы ні былі заклапочаны, пераўласабляюцца ля калыскі: стараюцца часцей усміхацца немаўлятам, забаўляць іх. Такія паводзіны з'яўляюцца ўстойлівай часткай выхаваўчай традыцыі, падмававаныя інствінктам, яны трывала замацаваліся ў культуры і передаюцца наступным пакаленням.

Па назіраннях спецыялістаў, разуменне гумару і сатыры становіцца даступна дзециям у канцы чацвёртага года жыцця, але ў фольклоры пробліскі-залацінкі гумару можна заўважыць і ў творах для самых маленъкіх: калыханках, пачешках, забаўлянках. Напрыклад, герой шэрата калыханак з'яўляецца кот, якому мышы ад'елі хвост. У забаўлянках з гумарам расказваецца пра бабак, якія паблісіся за каўбасу і цягаюць адна адну за касу, што, вядома, прызначана выклікаць усмешку, мae маральна-выхаваўчы падтэкст.

Насычанасцю камічнымі сітуацыямі вылучаюцца многія дзіцячыя песні «Камар лазню тапіў», «Як паставіў верабейка на сметнічку хатку», «Дуб да дубу пахіліўся» і інш. У апошній, напрыклад, расказваецца пра няўклодукамара, які зваліўся з дуба і пабіў сабе бакі і калені, галаву. Яго ратуюць дзве мухі, а неўзабаве адбываецца вяселле камара з мушкай-зелянушкай, якая, паводле песні, не ўмее ні прасці, ні ткаць і не ведае, у што камара адзяваць. У асобную группу вылучаюцца дзіцячыя песні «Пра казла», у якіх высміяваюцца такія адмоўныя рысы характару, як самаўпэўненасць, зазнайства, няўдзячнасць і палахлівасць. Фанабэрсты казёл жыве ў добраі бабулі на ўсім гатовым, апынуўшыся ж у лесе, траціць усю сваю пыху, бо баіцца не толькі ваўка і лісы, але і шэрэнькага зайкі, і ўласнага ценю.

У фольклорных творах выпрацаваны пэўны маральна-выхаваўчы стэрэатып: хітрая ліса, дужыя, але недалёкага разуму воўк і мядзведзь і інш. У образах жывёл, птушак, насякомых увасабляюцца асобныя станоўчыя ці адмоўныя рысы характару людзей, фарміруеца пачуццё гумару і назіральнасць, уменне супастаўляць з'явы навакольнай прыроды і чалавечыя ўзаємаадносіны, сцвярджаюцца традыцыйныя жыццёвые прыярытэты: працавітасць, сумленнасць, сціпласць, узаемадапамога.

Адмысловымі сродкамі народнай педагогікі, якія дапамагаюць пазбегнуць канфліктай паміж малымі і дарослымі, можна лічыць дакучныя казкі. Яны маюць кальцавую будову, могуць бясконца паўтарацца і прызначаны для таго, каб без крываў, з гумарам, спыніць надакучлівія просьбы дзіцяці расказаць казку. Такія творы з задавальненнем выконваюць і самі дзеци, што развівае пачуццё рytmu, памяць і ўяўленне, дапамагае захаваць добры настрой.

Сваёй сатырычнай накіраванасцю сярод дзіцячага фольклору вылучаюцца дражнілкі, якія непасрэдна скла-

даюцца і выконваюцца дзецимі ў працэсе ўзаємаадносін: «Гладкі — пёк аладкі», «Параска — у языку траска» [2. С. 382]. Дражнілкі з'яўляюцца сродкамі уздзеяння з боку аднагодкаў, а не даросльых, што павышае іх эфектунасць, напрыклад, карэкціруе праяўленне сквалнасці, самаўпэўненасці, гультайства, празмернага распешчавання і г. д. Складаючы самастойна невялікія рыфмаваныя творы, дзеци вучачца быць дасцілымі, назіральными, практикуюцца ва ўменні адказваць на насмешку словам, а не кулакамі, засвойваць важны ўрок: чым эмацыянальнай рэагуеш — тым больш дражніць, што фарміруе ўменне авалодваць пачуццямі.

Нельга не заўважыць, што шэрагу дражнілак уласціва грубасць, натурализм, высмейванне не толькі маральных заган, але і фізічных недахопаў. Гэта па зразумелых прычынах непажадана, асуджаецца выхавальнікамі і бацькамі, але тым не менш намаганні даросльых не могуць поўнасцю пазбавіць дзяцей ад схільнасці даваць адзін аднаму мянушкі, праяўляць агрэсіўнасць або ў дашкольным узросце калекцыянераваць і ўжываць дрэнныя словаў. Гэта ўзроставыя прыступкі дзяцінства, якія адлюстроўваюць супярэчлівую маральную прыроду чалавека і без якіх немагчыма фарміраванне маральна-вялічавых якасцей асобы. Мудрасць народнай педагогікі бачыцца ў паслядоўным выкарыстанні прынцыпу прыродзгоднасці выхавання: прызнанне за такімі з'явамі, як дражнілкі і мянушкі, права на існаванне, а не іх забарона.

Спрадвеку па суседству з беларусамі жылі прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей, што патрабавала гнуткасці ад сістэмы выхавання. Своеасаблівым урокам народнай педагогікі маральна-этычнага плана можна лічыць анекдоты пра цыганоў, яўрэяў, паліакаў, немцаў і інш. У сатырычных творах раскрываюцца ў першую чаргу адмоўныя рысы іх характару: схільнасць да крадзязжу, пустой пахавальбы, хітрасць, сквалнасць, імкненне да матэрыяльнага дабрабыту за кошт працы іншых. Такія апавяданні перасцерагалі ад залішняй даверлівасці, прастадушша, шчодрасці, чым карысталіся несумленныя людзі. Даступнымі сродкамі этнапедагогіка карэкціравала нацыянальныя характеристары, закладваліся асновы этнапсихалогіі, якая паспяхова развіваецца і сёння, аказвае значны ўплыў на распрацоўку тэарэтычных асноў маральнага выхавання, даследаванне менталітэту.

Калі разглядаць маральныя заганы, якія найбольш асуджаліся народнай педагогікай беларусаў, то гэта, безумоўна, ляяnota, гультайства, няўменне і нежаданне працацаць як фізічна, так і над сваім духоўным самаўдасканаленнем. Можна сказаць, што ў сістэме народнага выхавання ляяnota лічылася не толькі асобным недахопам, але асноўнай прычынай большасці маральна-этычных проблем, нешчаслівага сямейнага жыцця. Напрыклад, у анекдоце «Гультайка» адназначна сцвярджаецца: «Цяжка для чалавека прыдумаць большае пакаранне, як у жонкі даць яму гультайку» [1. С. 133]. Выхавальнікі з народа былі цвёрда перакананы ў пераваže працавітасці, без якой жыццё індывіду і грамадства ўвогуле не можа быць наладжана. Нашы продкі, у асноўным занятыя карпатлівай сляянскай працай, у настойлівасці і працавітасці не саступалі іншым народам і з поспехам маглі б паспрачацца з японцамі, якіх сёння спрэвядліва называюць «трудаголікамі». Але на пэўных этапах сацыяльна-гістарычнага развіцця, калі праца на зямлі перастала высока ацэнвацца ў грамадстве, не заўсёды заахвочвалася ў сям'і, і бацькі ў асноўным перасталі

рыхтаваць дзяцей да сялянскай працы, вучыць традыцыйным рамёствам, бо звязвалі іх будучыню з гарадскім жыццём, гэта каштоўная рыса характару падверглася дэфармацыі. І цяпер перад маральнym выхаваннем стаіць задача абвясціць працавітасца асноўным набыткам чалавека і грамадства, паколькі вядома, што нават станоўчыя звычай і якасці без трэніроўкі страчваюць эфектыўнасць і патрабуюць узнайлення. Любу́д да працы, настойлівасць і ўпартасць у дасягненні пастаўленай мэты не перадаюцца генетычна, іх неабходна выхоўваць у кожным наступным покаленні, замацоўваць у светапоглядзе.

У пераважнай большасці беларусы з'яўляліся беражлівымі людзьмі, якія ведалі цану заробленаму. А герой анекдота «Разумны хлопец» ва ўменні берагчы кожную капейку мог бы скласці канкурэнцыю сусветна вядомым габраўцам, героям балгарскіх народных анекдотаў. Янук несucciешна плача па згубленай капейцы, атрымаўшы яшчэ дзве, працягвае плакаць. Логіка відавочная: «як бы не згубіў гэтай капейкі, дык мей бы ўжо тры» [1. С. 220]. Гэта дабразычлівы гумар у дачыненні да падлетка, але ён саступае месца з'едліва-грубаму сарказму, калі размова ідзе пра спрытнют, якія, згодна прыказцы, за капейку роднага бацьку прададуць.

У народнай педагогіцы існавала перакананне, што любая рыса характару, калі яна пераўзыходзіць меру, вядзе да маральнай дэградацыі асобы. З гэтых пазіцый асуджаліся ўпартасць і сварлівасць. Вышэйшай формай асуджэння можна лічыць алегарычнае параўнанне адмоўных маральных якасцей асобы чалавека з жывёлай: «як коршак», «як кручаны сабака»; пра п'яніц, якія гублялі чалавечы воблік, было сказаны: «як свіння». Алегорыя, шырока вядомая ў фальклоры, выкарыстоўвалася як выхаваўчы прыём народнай педагогікі, рабіла яе вобразнай, даступнай і дарослым, і дзецям.

Педагагічныя ідэі беларускага народа грунтаваліся на прынцыпах гуманізму і прыродазгоднасці выхавання, асуджалі зласло́е, брыдкасло́е, ужыванне праклёнай у дачыненні не толькі да людзей, але і да жывёлы, усяго жывога. У народным разуменні ўчынак і слова былі амаль тоесными. Праклён як сродак перавыхавання выкарыстоўваўся толькі ў выключных выпадках, адпавядай замове, рытуальному дзеянню, не прымняўся ў дачыненні да дзяцей. У індыўдзе фарміравалася разуменне цеснай узаемасувязі слова, справы, чалавечага лёсу і законаў прыроды, іх гарманічнае адзінства.

Універсальнымі сродкамі выхавання і захавання нацыянальнай адметнасці было і застаецца роднае слова. У крытычныя моманты гісторыі яго неаднайчы прыходзілася абараняць. Смех, у адрозненні ад мовы, нельга было забараніць, таму ён з'яўляўся важным фактарам патрыятычнага выхавання, дапамагаў народу выстаяць супраць экспансіі чужой мовы, культуры і традыцый. Герой народных інтэрмедый, жартай і анекдотай, як правіла, робіць выгляд, што не разумее «панскую гутарку», парадзіруе яе. Усе загады і пытанні па-польску мужык ігнаруе, а прымусіўшы пана перайсці на беларускую мову, выяўляе разум і кемлівасць. Асуджальная адносі-

ны характэрны і да аднавяскоўцаў, якія адракліся ад роднай мовы. У анекдоце «Мовы не забываюся» выяўлена народнае разуменне білінгвізму: «Хоць мовы не забываюся, а то Зоська пабывала з месяц у горадзе, прыехала, то ўжо не кажа гузік, а пугалавіца» [1. С. 174].

У гумарыстычна-сатырычных творах дасціпна высмеиваюцца дактары-шарлатаны, чыноўнікі-хабарнікі, а таксама ілжэвучонасць, празмерная амбіцыёзнасць адукаваных невукаў. Асуджаюцца прымусовыя методы навучання ў дарэвалюцыйнай школе: настаўнік прыраўноўваецца да гадзінніка, які толькі «ходзіць і б'еца». Даставалася не толькі чыноўнікам і шкалярам, але і выхадцам з сялянскага асяроддзя, якія адышлі ад спрадвечных заняткаў, але разуму са школьнай ці нават вышэйшай науцкі не набылі: «Паляшутцкая лаціна», «Аб хлопцу, вельмі разумным». «Ён такі пісьменны, такі навучаны, такі разумны, што за разумам і свету не бачыць» [3. С. 93] — гаварылі простыя людзі пра тых, хто, нягледзячы на тэатрэтычную вучонасць, не разумеў сялянскай працы і з'яўнявакольнай прыроды.

У народнай педагогіцы цаніліся не шматсло́е і пустазвонства і нават не столькі адукцыя, колькі здаровы практичны разум, здольнасць з першага погляду беспамылкова ацаніць інтэлектуальна-маральны ўзровень чалавека, выявіць яго сапраўдную годнасць.

Здольнасць народа жартаваць і разумець гумар сведчыць аб здаровым маральному стрыжні, самакрытычнасці, высокім выхаваўчым патэнцыялем. Не выпадкоўва многім жартам і анекдотам уласцівы першачаргова не сатырычны, а менавіта маральна-выхаваўчы змест. Грубасці, чэрствасці і навыхаванасці супрацьпастаўляюцца жыццёвай мудрасцю, педагогічнымі такт і дабразычлівымі гумаром, што сведчыць аб далікатнасці, гуманістычнымі падыходзе да выхавання чалавека.

Клопат пра саставэльных бацькоў і павага да іх — гэта аксіёма народнай педагогікі, якая грунтавалася на нормах маралі і строгіх патрабаваннях звычаяўлага права. Асновай сям'і былі бацькі, старэшыя ў сям'і, а не дзеці, як гэта часта назіраецца цяпер. З такога характару выхавання і трэба зыходзіць, ацэніваючы традыцыйныя педагогічныя ідэі беларускага народа.

Сёння зварот да народнай творчасці і педагогічных традыцый набывае асаблівую актуальнасць. Масавая культура прапануе безліч забаўляльна-камедыйных фільмаў, тэлеперадач, друкаванай прадукцыі, якія далёка не заўсёды маюць станоўчы маральна-выхаваўчы змест. Гэта стварае цяжкасці ў выхаванні і прымушае часцей звязтацца да ўласных здабыткаў. Аб іх захаванні і запатрабаванасці сведчаць сатырычныя творчасць беларускіх пісьменнікаў, запісы народных анекдотаў, зборнікі гістарычных здарэнняў і анекдотаў, развіццё на Беларусі школьнага і народнага тэатраў, дзе ставяцца п'есы, у якіх адлюстраваны нюансы душы народа, нярэдка сацыяльна прыніжанага, але заўсёды самакрытычнага, дасціпнага і крыху іранічнага, замаскіраванага за зневажній грубасцю і праставатасцю гумару свае высокія маральныя прынцыпы і патрабаванні.

ЛІТАРАТУРА

1. Жарты, анекдоты, гумарэски / Склад. А. С. Фядосік. Мн.: Навука і тэхніка. 1984.
2. Дзіцячы фальклор / Рэд. К. П. Кабашнікаў. Мн.: Навука і тэхніка. 1972.
3. Серхпухоўскі А. К. Казкі і апавяданні беларусаў-палешукоў. Мн.: Універсітэцкае. 1999.